

**ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ АРТЫКУЛАЎ І РЭЦЭНЗІЯЎ ДЛЯ ЧАСОПІСА
«БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ»**

Запрашаем усіх ахвотных дасылаць свае матэрыялы на электронную пошту **rkaleta@uw.edu.pl**.

Шрыфт Garamond 12, інтэрвал 1,5 (у спасылках памер шрыфта – 10, інтэрвал паміж радкамі – 1,0).

Афармленне артыкула

Імя (не ініцыял) і прозвішча аўтара

Імя і прозвішча аўтара па-англійску (як у пашпарце)

Месца працы аўтара (напр. Варшаўскі ўніверсітэт)

Адрас электроннай пошты аўтара

Асабісты нумар навукоўца ORCID

Загалавак

Рэзюмэ па-беларуску (да 500 знакаў)

5 ключавых слоў па-беларуску

Загалавак па-англійску

Рэзюмэ па-англійску (да 500 знакаў)

5 ключавых слоў па-англійску

Асноўны тэкст

Літаратура (ненумараваны алфавітны спіс)

Цытаты падаюцца ў дзюкоссі (“”) – без курсіву.

Ілюстрацыйны матэрыял вылучаецца курсівам.

Спасылкі на літаратуру змяшчаюцца ў артыкуле ў квадратных дужках, падаем прозвішча аўтара або рэдактара, год выдання і старонку, напр.:

1 аўтар: [Грацяк 2015: 58],

рэдактар: [Барысенка (рэд.) 2015: 54],

Працы аднаго аўтара, выдадзеныя ў адным годзе: [Калета 2015а: 65, 2015б: 120-124],

2 аўтары адной працы: [Барысенка, Калета 2015: 65],

3 аўтары адной працы: [Барысенка, Калета, Грацяк 2015: 65],

шмат аўтараў: [Калета і інш. 2015: 65].

Допускаюцца аўтаматычна прастаўленьня спасылкі знізу старонкі для дадатковых заўваг і каментароў, але не для звычайных спасылак на літаратуру.

Бібліяграфічны спіс, размяшчаецца ў канцы артыкула ў нenumараваным алфавітным парадку. Кірылічныя і лацінаграфічныя працы нельга падаваць ўпярэмышку агульным спісам. Кірылічныя бібліяграфічныя пазіцыі павінны быць транслітараваныя ў адпаведнасці з PN-ISO 9:2000. Транслітаруем на сайце: <https://www.ushuaia.pl/transliterate/> (сістэма PN-ISO 9: 2000). Першым падаецца арыгінал, а пасля ў квадратных дужках транслітараваны варыянт.

Прыклады:

1) Манаграфія

Важнік С., 2008, *Кантрастыўны сінтаксіс польскай і беларускай моў. Семантыка і дыстрыбуцыя дзеяслоўнага прэдыката*, Мінск [Važnik S., 2008, *Kantrastyŭny sінtaksіs pol'skaj і belaruskaj moŭ. Semantyka і dystrybucyâ dzeâsloŭnaga prèdykata*, Minsk].

2) Манаграфія пад рэдакцыяй

Лагвінец А., Чуліцкая Т. (рэд.), 2013, *Беларусь і беларусы сярод суседдзяў: гістарычныя стэрэатыпы і палітычныя канструкты*, Варшава [Lagvinec A., Čulickaâ T. (rèd.), 2013, *Belarus' і belarusy sârod suseddzâŭ: gіstaryčnyâ stèrèatypy і palіtyčnyâ kanstrukty*, Varšava].

3) Раздел у манаграфіі пад рэдакцыяй

Лобач У., 2013, *Вобразы суседніх народаў у традыцыйным светапоглядзе беларусаў*, [у:] А. Лагвінец, Т. Чуліцкая (рэд.), *Беларусь і беларусы сярод суседзяў гістарычныя стэрэатыпы і палітычныя канструкты*, Варшава, с. 39-52 [Lobač U., 2013, *Vobrazy susednih narodaŭ u tradycyjnym svetapoglâdze belarusaŭ*, [u:] A. Lagvinec, T. Čulickaâ (rèd.), *Belarus' і belarusy sârod suseddzâŭ gіstaryčnyâ stèrèatypy і palіtyčnyâ kanstrukty*, Varšava].

4) Артыкул у часопісе

Калета Р., 2013, *Пра беларуска-польскіх “фальшывых сяброў перакладчыка”*, “Acta Albaruthenica”, т. 13, с. 135-144 [Kaleta R., 2013, *Pra belaruska-pol'skih “fal'syvyh sâbroŭ perakladčyka”*, “Acta Albaruthenica”, т. 13, s. 135-144].

5) Публікацыі з Інтэрнэту:

Калета Р., Выкладчык беларускай мовы з Польшчы: “Беларусы не павінны баяцца рабіць памылкі і павінны гаварыць па-беларуску”, [online] <https://radiokultura.by/be/news/vykladchik-belaruskay-movy-z-polshy-belarusy-ne-pavinny-bayacca-rabic-pamyilki-i-pavinny-gavaryc> [Доступ 4.11.2016] [Kaleta R., *Vykladčyk belaruskaj movy z Pol'sčy: “Belarusy ne pavінny baâcca rabіc' pamyilki і pavінny gavaryc' pa-belarusku*].

Афармленне рэцэнзіі

Ініцыял і прозвішча аўтара або аўтараў, загаловак кнігі, выдавецтва, месца і год выдання, колькасць старонак

Асноўны тэкст

Імя і прозвішча аўтара рэцэнзіі

Месца працы аўтара рэцэнзіі (напр. Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы,
Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт)

Адрас электроннай пошты аўтара

**Рэдакцыя пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для публікацыі, а
таксама іх рэдагавання.**